

Усходні гараскоп на наступны тыдзень



АВЕН. На гэтым тыдні не варта адцягвацца на дробязі ці імкнуцца паспець перарабіць усе справы адразу. Не бойцеся казаць «не», гэта толькі дадасць вам значнасці. Калі давядзецца сутыкнуцца з нядобрабылінасцю, не адказвайце тым жа. Выпраменьвайце пазітыў. У канцы тыдня давядзецца разрывацца паміж кар'ернымі памкненнямі і ўнутрысямейнымі інтарэсамі. У нядзелю добра было б вырвацца з руціны штодзённасці і некуды паехаць.



ЦЯЛЕЦ. Тыдзень падорыць новыя сілы для дасягнення пастаўленых мэт. Аднак дзейнічаць трэба рашуча. Сумневы адкінуць. У пятніцу паездкі не прыносяць чаканых вынікаў, лепш прывітаць гэты дзень звычайнай рабоце. У суботу пажадана не ўступаць у канфлікт з людзьмі адкрыта, згаджаючыся і працягваючы спакойна рабіць усё па-свойму.



БЛІЗНЯТЫ. Зможае дасягнуць таго, пра што марылі, прычым на гэта не давядзецца затрачваць шмат намаганняў. Калі вытрымаеце прынцыповую пазіцыю, то вашы задумы ўвасобяцца ў жыццё. Многае паспее, практычна ўсё ў вас будзе атрымлівацца, такім чынам узрасце ваш дабрабыт. Станеце нашмат больш незалежнымі і, магчыма, больш шчаслівымі.



РАК. Выкарыстоўвайце гэты тыдзень для атрымання новай інфармацыі і ведаў. Звяртаючы пільную ўвагу на тое, што адбываецца вакол вас. Па больш упэўненасці ва ўласных сілах, захоўвайце эмацыянальную раўнавагу. З блізкімі паспрабуйце не раздражняцца, праявіце цяпленне і не прыспешвайце падзеі. У пятніцу добра было б зладзіць сустрэчу з сябрамі ці рамантачныя спатканне.



ЛЕЎ. На гэтым тыдні будзе асабліва летуценны. Вам бы не пашкодзіла асцярожнасць, бо мары

могуць рэалізавацца — і што тады будзеце рабіць? Засяродзьцеся на гадоўнай справе, тады многае паспее. Падзеі, якія адбудуцца з вамі ў чацвер ці пятніцу, пакажуць, што любыя псіхалагічныя комплексы пераадольныя, калі ў цяжкую хвіліну звярнуцца па дапамогу да сяброў. Выхадныя варта правесці весела, за горадам, на пікніку з гасцямі.



ДЗЕВА. Будзеце ў цэнтры падзей з самага пачатку тыдня. Што, магчыма, і прыемна, але некалькі неадарэчы, бо вам хацелася б цішыні і адзіноты. Паспех у прафесійнай дзейнасці прынясе разумны кансерватызм і вернасць старым звычкам. Сітуацыя павінна стаць дакладна спрыяльнай да сярэдзіны тыдня, што знойдзе адлюстраванне ў росце матэрыяльнага дабрабыту.



ШАЛІ. Будзеце ў добрым настроі, дзякуючы гэтаму ўсё намечанае атрымаецца з першага разу. Удача не пройдзе міма вашай прафесійнай дзейнасці і асабістага жыцця. Толькі будзьце асцярожней з авантурнымі ідэямі і прапановамі. У чацвер настане спрыяльны момант для шчырай размовы з кімсьці з блізкіх. Спатрэбіцца нямала намаганняў і часу, каб вырашыць дробныя праблемы. Адачайце дастаткова ўвагі тэме.



СКАРПІЁН. Тыдзень абяцае быць шчодрым на грошы, каханне і прыемныя сустрэчы. Пажадана заняцца засваеннем чаго-небудзь новага, гэта дазволіць пашырыць як ваш круггляд, так і магчымасці і паўнамоцтвы. Не бойцеся выявіць адкрытасць і прыняць, быць можа, не зусім традыцыйны для вас пункт гледжання. Даўно наспелае пытанне будзе, нарэшце, вырашана, што выкліча доўгачаканую палётку. Паспрабуйце рэалізаваць усё намечанае, пакуль складваецца спрыяльная сітуацыя.



СТРАЛЕЦ. Вось, нарэшце, і надыйшоў доўгачаканы дабрабыт. Тыдзень абяцае прайсці выключна ўдала.

Магчыма, наладзяцца адносіны, якія вы лічылі разбуранымі. На рабоце пачынаюць ажыццяўляцца даўно задуманыя планы і праекты. Ваша здольнасць хутка ўнікаць у сітуацыю і не менш хутка браць яе пад кантроль выкліча ўсеагульнае захапленне. Паспрабуйце раскрыць свае разнастайныя таленты, асабліва ў сферы зносінаў.



КАЗЯРОГ. Надыходзіць тыдзень камфортнага адпачынку ці павольнай працы. Ніякіх аўралаў не прадбачыцца. Паспрабуйце даваць больш увагі сабе і стварэнню абстаноўкі, якая адпавядае вашым густам. Надыходзіць перыяд змены светаадчування, верагодная пераацэнка духоўных каштоўнасцяў, якая адаб'ецца на вашым лёсе. Не падпускайце да сябе засмучэнне і ўжо ні ў якім разе не шкадуйце сябе, прysłухайцеся да крытычных заўваг і парад, хоць бы дзеля таго, каб не прапусціць чагосьці важнага для сябе. Блізкія будуць падтрымліваць вашы пачынанні.



ВАДАЛІЎ. Думаецца, надыйшоў момант, калі варта нешта ў сабе памяняць, а не чапляцца за стэрэатыпы. Для таго, каб працэс ішоў паступова, варта пачаць са знешнасці. Мінімальныя намаганні — і вось ужо ваш вобраз з'явіцца новымі фарбамі. Прysłухайцеся да інтуіцыі і канчаткова вырашыце, у якім напрамку і з кім хочаце ісці па жыцці далей. У выхадныя дні ў вас можа з'явіцца цяга да адзіноты.



РЫБЫ. На гэтым тыдні не варта кідацца ў крайнасці, больш уважліва прysłухайцеся да свайго ўнутранага голасу, ён абяцае падказаць дакладнае рашэнне. У панядзелак і аўторак рэкамендуецца засяродзіцца на рucinных задачах, не імкніцеся ставіць перад сабой глабальныя мэты. У чацвер трэба прадэманстраваць начальству ваша ўменне працаваць і браць ініцыятыву на сябе. У выхадныя дні шмат што стане на свае месцы, палепшацца адносіны з блізкімі.

СЁННЯ

Месяц

Апошняя квадра ў 22.31.
Месяц у сузор'і Рыб.

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	4.39	21.40	17.01
Віцебск —	4.20	21.38	17.18
Магілёў —	4.28	21.30	17.02
Гомель —	4.34	21.17	16.43
Гродна —	4.55	21.53	16.58
Брэст —	5.05	21.45	16.40


Імяніны

Пр. Васіля, Ігната, Іраклія, Мікіты.
К. Дзіяны, Малгажаты, Маргарыты, Ануфрыя, Багуміла, Генрыхы, Эдгара.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

10 ЧЭРВЕНЯ



1723 год — нарадзіўся Францішак Папроцкі, беларускі выдавец, перакладчык, доктар філасофіі. Вучыўся ў Полацкім, Слуцкім, Нясвіжскім, Гродзенскім, Варшаўскім езуіцкіх калегіумах. У 1760-м узначаліў Віленскую акадэмічную друкарню, дзе ў 1760—1762 гг. выдаваў і рэдагаваў газету «Літоўскі веснік». Выдаў падручнік па географіі «Еўропа, першая з частак свету апісаная», гістарычныя працы «Айчынныя звесткі пра Польшчу і ВКЛ», «Найбольш значныя войны...» і інш.

1933 год — нарадзілася Аксана Фёдарайна Ткачук, беларускі архітэктар, заслужаны архітэктар Беларусі. У 1977—1983 гг. — галоўны мастак Мінска, адначасова намеснік галоўнага архітэктара горада. Асноўныя работы ў Мінску: праекты дванаццаціпавярховых будынкаў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, комплекс жылых дамоў па Старавіленскім тракце, будынкі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра і інш.

1953 год — нарадзілася Тамара Генрыхайна Пузіноўская, беларуская актрыса. З 1974-га працавала ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Выканаўца драматычных, камедыйных і характэрных роляў. Здымалася ў фільмах «Каменская», «Чортавыя лялькі», «Павестка ў суд», «Апошні дзень матрыярхата» і інш.

1968 год — нарадзілася Ядвіга Эдуардаўна Скарабагая, беларуская спартсменка (інваспорт; лёгка атлетка, веласпорт, лыжныя гонкі), заслужаны майстар спорту Беларусі. Чэмпіёнка Паралімпійскіх гульняў (2002), бронзавы прызёр Паралімпійскіх гульняў (1996). Чэмпіёнка свету (2003), чэмпіёнка Еўропы (1995, 2001).

1983 год — заснаваны Чэрыкаўскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей (адкрыты 27 лістапада 1986-га).



1773 год — нарадзіўся Шарль Сімон Кацель, французскі кампазітар і музычны крытык. Стваральнік опер «Семіраміда», «Артысты з нагоды», «Баядэркі», патрыятычных гімнаў, од, песень і маршаў, уверцюра для духовага аркестра.

1913 год — нарадзіўся Ціхан Мікалаевіч Хрэнінаў, расійскі кампазітар, народны артыст СССР. Аўтар многіх твораў, сярод якіх — оперы «Маці», «Залатое цяля»; балеты «Гусарская балада», «Напалеон Банапарт»; музыка да фільмаў «Свінарка і пастух», «У 6 гадзін вечара пасля вайны», «Верныя сябры».

1943 год — венгр Ласла Біро запатэнтаваў шарыкавую ручку. Ён працаваў па замове Брытанскіх каралеўскіх паветраных сіл, якім патрабавалася ручка, здольная пісаць на вялікіх вышынях пры нізкім ціску.



ВАЛЬТЭР:
«Ніколі не бывае вялікіх спраў без вялікіх цяжкасцяў».

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); аддзела: лісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

ПРЫЁМ РЕКЛАМЫ
тэл./факс: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем радыцы. Радакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу радыцы.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў **Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»**, ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 10.366. Індэкс 63850. Зак. № 1383.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 чэрвеня 2023 года.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.